

ПЕРАЛІК

адміністрацыйных працэдур, якія выконвае

ДУК "Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага"

Назва адміністрацыйнай працэдуры	Дакументы і (альбо) звесткі, якія падаюцца грамадзянам пры звароце	Максімальны тэрмін разгляду звароту і выдачы даведкі альбо іншага дакумента	Адказны выканаўца
Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі		5 дзён з дня звароту	Ракус Н.А. тэл.71 89 56
Выдача даведкі аб месцы працы і займаемай пасадзе		5 дзён з дня звароту	Ракус Н.А. тэл.71 89 56
Выдача даведкі аб перыядзе работы		5 дзён з дня звароту	Ракус Н.А. тэл.71 89 56
Выдача даведкі аб памеры зароботнай платы (грашовага забеспячэння)		5 дзён з дня звароту	Пятруша Г.В. тэл.71 89 55
Выдача даведкі аб сярэднім заробтку супрацоўніка адпаведнай прафесіі і кваліфікацыі		15 дзён з дня звароту; у выпадку запыту звестак з іншых устаноў - 1 месяц.	Пятруша Г.В. тэл.71 89 55
Назначэнне дапамогі па догляду дзіцяці да 3-гадовага ўзросту	заява, копія пасведчання аб нараджэнні дзіцяці, копія працоўнай кніжкі, даведка з папярэдняга месца атрымання дапамогі, даведка ўчастковага ўрача аб тым, што дзіця не аформлена ў дзіцячую дашкольную ўстанову	10 дзён з дня падачы заявы	Пятруша Г.В. тэл.71 89 55

Выдача даведкі аб перыядзе выплаты дапамогі на дзіця	Пашпарт ці іншае пасведчанне асобы	5 дзён з дня звароту	Пятруша Г.В. тэл.71 89 55
Выдача даведкі аб памеры выплаты дапамогі на дзіця	Пашпарт ці іншае пасведчанне асобы	5 дзён з дня звароту	Пятруша Г.В. тэл.71 89 55
Выдача даведкі аб выхадзе на працу да заканчэння адпачынку па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3-х гадоў і спынення выплаты дапамогі		5 дзён з дня звароту	Пятруша Г.В. тэл.71 89 55
Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў		5 дзён з дня звароту	Пятруша Г.В. тэл.71 89 55
Выдача даведкі аб памеры выплачаных аліментаў		5 дзён з дня звароту	Пятруша Г.В. тэл.71 89 55
Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па догляду дзіцяці да дасягнення ім 3-гадовага ўзросту		5 дзён з дня звароту	Ракус Н.А. тэл.71 89 56
Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родам	Пашпарт ці іншае пасведчанне асобы	3 дні з дня звароту	Ракус Н.А. тэл.71 89 56
Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб	Пашпарт ці іншае пасведчанне асобы	1 працоўны дзень з дня звароту	Пятруша Г.В. тэл.71 89 55

**ДАВЕДКІ ВЫДАЮЦЦА БЯСПЛАТНА,
ШТОДЗЕННА, НА ПРАЦЯГУ
ПРАЦОЎНАГА ДНЯ**